

Павал Зымітрук



...Я ўкленчыў прад табою, родны Краю;
Я чую, як ты съсек мне галаву...

Тэрыторыя Хінжы

З нізкі “Ахвяраваньні”

Зянон

...Спасыцігши волю, ты ўзжадаеш волі,—
І будзеш правы...
У полі дуб – адзін, як дуб у полі,
Адзін, як лава
Пасыля выносу
Наўца, што гэтак разылічыўся з родам:
Сабой астатнім свой спажыўшы род.
Ў самотным полі велічы старой –
Спадзеў паўзъмерлы колішній нязгоды,
Ці згоды – паміж небам і зямлёй.
Спажыў і разылічыўся, спрагнуў волі.
А кожны ліст – ваярскае кап’ё...
Каму?!. Хто будзе у чужынскім полі
Шукаць сваё, каб бараніць сваё?..

О акіян маўчаньня, – ледзьве дыхае,
 А колькі у сваіх зглынуў вірах!
 ...Мой край, як поле: чыстае і ціхае.
 Як ціха ў чыстым полі паміраць...

ДЗЕДУ

...І нельга ня кінуць съяг,
 І кінуць съяг немагчыма,
 І шлях, як паходня – рукі працяг –
 Полымем прад вачыма.

І неба, нібы жалобны съпей,
 І вецер, нібы наўзрыд...
 Устань, Гарасім, – жыта пасей,
 Потым – плён забяры.

Устань, – спагнаць бо трэ за каня,
 Што ў стойле агульным згніў...
 Я шчэ й пазаўтра ня ўбачу дня,
 Які ты заўчора съніў.

Твой сон – запаведны... Я здрадзіў яму.
 Мне даўка пад здрадным крыжам, –
 Бо я шчэ ня ўмею маўчаньню свайму
 Сказаць «ненавіджу».

ПАЭТУ

Мяне тваім уздыхам закружыла,
 Тваімі вятрамі, у тваёй вясьне,
 Тваіх дарог спатужаныя жылы
 Крывёю ўпульсаваныя ўва мне.

Я сейбіт твой, твой конь і твой араты,
 Твой стогн, съязіна у тваёй журбе,
 Я стану нават, Краю мой, гарбатым,
 Калі мой горб спатрэбіца табе.

Як дар прыму я ўсё, што дасцца
 зъведаць,
 І нават Божапомсныя грахі,
 І нават занядбанасць Запаведаў –
 Нібы наканаваныя шляхі...

Але, мой Краю, шлях мой завярні

Ад мною сябру зробленае раны
 Й ад кніг, якіх ні пры якіх тыранах
 Ніколі не развеюць на агні.

Вам, якія...

Ноч, як прысуд. І мне ня знаць – завошта;
 Ноч, нібы помста. Мне ня знаць – каму.
 Як собіць вам, ну што ж – прастаўце
 кошты
 Любому дню распнутаму майму.

Як собіць вам, – судзіце і карайце,
 Ўесь гэты край і так крыжамі ў рад.
 Адданы сябар – вам найгоршы здрайца,
 Паэт для вас – прапойца... ці вар'ят.

Ды й Бог у вас – лагоднік, ці паскуднік:
 Як дасьць усё, альбо ня дасьць нічога...
 А я, ручнога не займейшы Бога, –
 Ні сябар, ні паэт і не пакутнік.

СЫСУ

І чорныя, і шэрыя дажджы
 Стаялі, як съцяна чужога дому,
 Як помнік tryгадзінаму другому,
 Як доля, як паэзія Хінжы.

Як пісягі пакорнасці на съпінах,
 Як сълед дзіка – крывёю ў мяккі сънег,
 Як гэты край, які мне не пакінуць,
 А ён ці раз пакіне шчэ мяне.

Як немата, што прэч не адпускае,
 Як мова, да якой не дажыву.
 Я ўкленчыў прад табою, родны Краю;
 Я чую, як ты съсек мне галаву...

Прысьніся, Дзед, і праўду мне скажы
 Пра гэту тэрыторыю Хінжы.

ЗДАРЭНЬНЮ

Ня першы промень не ў апошні сънег –
 А як бязвыйсна голаў ускружила
 Нам, назаўёды стаўшым не чужымі
 Ні між сабой, ні будучай вясьне.

Наўпроць халодным крылам скавыша
 Гукала нібы споведнай замовай
 У невараць съцяжынаў тумановых
 Кахраньнем крыжаваная душа...

I недзе летам у съпякотным пыле
 Ў чужых краінах бараніў мяне
 Ўспамін, як нас бязвыйсна закружыла...
 Ня першы промень не ў апошні сънег.

Начы

Iх шмат было і п'яных, і няп'яных –
 Начэй, што сэрца рвалі па-жывому,
 I я пісаў паэму сноў паганых.
 Каму... нашто? – А ні нашто... нікому.

Прыходзіў злыд, хоць я яго быў зрокся,
 Прыходзіў Бог, ня верыў я Якому,
 Я съніў сваю паэму парадоксай.
 Каму... нашто? – А ні нашто... нікому.

Смылела сэрца, быщам на нажы,
 А я – самотны, я – выгнанынік з дому,
 Душу ва ўлоньне ночы палажыў.
 Каму... нашто?!. – А ні нашто... нікому!

ЗЬВЕРУ

Я вольны, я воўк, я самотны на съвет гэты цэлы,
 Я выйшаў – съмяротны ўладар несъмяротнай дарогі;
 I вашыя ў гумавых ботах пазяблыя ногі
 Мо ступаць па мне, але толькі – па мне спруцяnelым.

I вашыя ў лупленых футрах састыглыя руки
 Жывуць шчэ хіба жадабой прад крывёю чарговай;
 Азарт неадольны віе вам няўыйсныя ковы...
 А я гэтую начу, гэты лес, гэты съвет спажыву без прынукі.

Бо мой гэты лес, толькі мой, пад адной мы
аховай,
Ці ж вас мне баяцца, – у вас і жыцьцё
напавер.
Вы чуецце?!. Вы, хто ідзе на крывавыя ловы,—
Ідзіце... Чакаю... Пільную... Наперадзе...
Зъвер.

ТВОРЦАМ

Сутоньняў дым – густы, нявыйсны, сіні;
Паэтам – покрыў, праведным і грэшным,
Як судным сном, як Плачам Ерамії,
Нібы мяжой
прад заўтрашнім бязъмежкам.

Прад безъмежжу, дзе ападаюць ніц
Штандары і лаяльных, і бунтоўных,
Дзе ты адно расплацішся за Слова,
Што ўзяў з недараўальныхных таямніц.

Зъмізэрніцца спадзеў на забыцьцё,
І вочы ў шэрае ўвалюцца неба,
І ўхрасъне колам тая луста хлеба,
Якой ты сёньня апраўдаў быцьцё.

КАДЫРУ АГЗАМАВУ

Аднойчы у мяне забралі друга.
Бяз пошасьці, ня ў морань, без вайны...
Той весткі неадольная папруга
Мяне скруціла почувам віны.

За тое, што й праз тысячи хай міляў
Ня змог яго хоць нечым зратаваць.
Аднойчы ува мне душу забілі...
О як было ёй цяжка ўваскрасаць!

Да Божага нясповеднага круга –
Я не жадаў, а мусіў дакрануцца.
Аднойчы лёс майго паклікаў друга.
Я ўсьлед пайшоў... Я – не магу вярнуцца.

* * *

Ну й што мне рабіць з гэтым смуткам
няспоедна – горкім,
І з гэтай журботаю восеннапалых лістот...
Я й рады б пяяць ў салаўіных гаях надвячорных,
Я й рады б любіць як ніхто, і адданей, чым хто.

Я й рады б расквэцаць наіўныя барвы нябёсаў
*На шэпты тарніэрных паўзмрокаў**, на сон-парасон.
А тут – хоць забі... захлыніся хоць з гэтакім лёсам
І з гэтай Хінжою, дзе рваныя раны і скон.

І з гэтай палітрай адно зынепакоена-сіняй,
Як перадзалеўнай трывогі уздых на зямлю...
Ну й што мне рабіць... Ну ня пішуща бравыя гімны
Ў Айчыне, дзе месца няма й не было ВАСІЛЮ.

*слова Н.Гілевіча

.....